

Прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка падпісаў Указ № 30 «Аб прыёме ва ўстановы агульнай сярэдняй адукацыі і навучанні ў іх».

Указаў устанавіліваецца, што набор у 5-я класы гімназій будзе ажыццяўляцца без правядзення ўступных выпрабаванняў. Усе навучэнцы, якія завершаць навучанне ў 4-м класе гімназіі, змогуць працягнуць навучанне ў 5-м класе гэтай жа гімназіі, паведамляе прэс-служба кіраўніка дзяржавы.

Адмена экзаменаў дазволіць зняць неапраўданую псіхалагічную і эмацыйную нагрузку на навучэнцаў пачатковых класаў, што ў цэлым будзе спрыяць захаванню іх здароўя.

Пры прыёме ў 5-я класы гімназій-каледжаў мастацтваў конкурсны адбор па выніках праверкі творчых здольнасцяў захоўваецца.

Такі падыход прадаставіць магчымасць навучання ў гэтых гімназіях найбольш таленавітым, што маюць прыродныя задаткі, дзецям, якія хочуць звязаць сваё далейшае прафесійнае жыццё з мастацтвам.

Адначасова ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі прадугледжваецца магчымасць вывучэння асобных прадметаў на павышаным узроўні. Рэалізацыя гэтай нормы прадаставіць роўныя ўмовы для атрымання якаснай адукацыі ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі ўсіх відаў, а таксама пашырыць магчымасці яе атрымання з улікам індывідуальных здольнасцяў і схільнасцяў школьнікаў.

Мінадукацыі і Мінкультуры ў двухмесячны тэрмін будуць прыняты ўсе прававыя акты, неабходныя для рэалізацыі норм названага Указа.

ЗАКАНАТВОРЧАСЦЬ І ВЫБАРЫ

Аляксандр Лукашэнка правёў сустрэчу з Уладзімірам Андрэйчанкам

Які мы цяпер маем склад парламента? Наколькі актыўна дэпутаты супрацоўнічаюць з іншымі краінамі? І ці варта «разводзіць» па часе парламенцкую і прэзідэнцкую выбарчыя кампаніі? Пра гэта і ўвогуле пра дзейнасць беларускіх заканатвораў ішла гутарка падчас сустрэчы Прэзідэнта Аляксандра Лукашэнкі і старшыні Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Уладзіміра Андрэйчанкі.

Галоўнае пытанне, якое было задана спікеру, датычылася заканатворчай дзейнасці парламента. Кіраўнік дзяржавы папрасіў даць характарыстыку дзеючаму парламенту, бо, паводле яго слоў, менавіта ў парламенце правяраюцца кадры, якія ў далейшым могуць стаць дзяржаўнымі служачымі на розных пасадах. «Таму што ўзровень дэпутата — гэта вельмі высокі ўзровень», — заўважыў Прэзідэнт.

Важны аспект работы дэпутацкага корпуса — міжнародная дзейнасць. І справа тут не толькі ў міжпарламенцкіх кантактах. Гэта значны і дыпламатычны, і эканамічны складнік, закліканы даваць імпульс развіццю адносін паміж краінамі, падкрэсліў кіраўнік дзяржавы.

Абмяркоўваліся падчас сустрэчы і маючыя адбыцця ў недалёкай будучы-

2 НАДЗЁННАЕ

ДЭКРЭТ № 1: АБ САДЗЕЙНІЧАННІ ЗАНЯТАСЦІ НАСЕЛЬНІЦТВА

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

У новы дэкрэт не ўвайшлі нормы аб збіранні з працаздольных непрацуючых грамадзян збору на фінансаванне дзяржаўных выдаткаў. Пры гэтым асобы, якія раней прызнаваліся плацельшчыкамі гэтага збору, вызваленыя ад яго выплаты.

Дэкрэтам прадугледжаны канцэптуальна іншы падыход, накіраваны на стымуляванне працаздольных непрацуючых грамадзян да легальнай занятасці. Прадугледжана, што з 1 студзеня 2019 года такія асобы будуць аплачваць паслугі, што субсідуюцца дзяржавай, па іх поўным кошце. Канкрэтны пералік такіх паслуг даручана вызначыць ураду.

Ключавая роля ў арганізацыі работы па выкананні нормаў дэкрэта адведзена мясцовым органам улады. Для гэтага прадугледжваецца стварэнне мясцовымі выканаўчымі і распарадчымі органамі пастаянна дзеючых камісій, асноўныя задачы якіх — садзейнічанне грамадзянам у працаўладкаванні.

У склад камісій будуць уключацца дэпутаты ўсіх узроўняў, спецыялісты мясцовых органаў улады, а таксама прадстаўнікі грамадскіх аб'яднанняў.

Узначальваць камісіі, якія ствараюцца на раённым узроўні, будуць, як правіла, старшыні Саветаў дэпутатаў.

Дэкрэт дае камісіям шырокія паўнамоцтвы, у тым ліку па прыняцці рашэнняў аб вызваленні на пэўны час працаздольных грамадзян, якія не занятыя ў эканоміцы, ад абавязку аплачваць паслугі па поўным кошце пры наяўнасці ў іх цяжкай жыццёвай сітуацыі.

Для рэалізацыі дэкрэта ўрад прыме шэраг пастаноў, якімі будуць у тым ліку вызначаны парадак аднясення працаздольных грамадзян да незанятых у эканоміцы, пералік паслуг, што аказваюцца такім грамадзянам па поўным кошце, парадак разліку платы за гэтыя паслугі і іншыя пытанні.

Акрамя таго, прадугледжваецца прыняцце ўрадам мер, накіраваных на актывізацыю прафілактычнай работы з працаздольнымі непрацуючымі грамадзянамі, якія вядуць асацыяльны лад жыцця; дзейнасці падатковых органаў па выяўленні і падаткаабкладанні ўтоеных прыбыткаў фізічных асоб.

Дэкрэт уступае ў сілу пасля яго афіцыйнага апублікавання.

СПРАВЫ ГРАШОВЫЯ І БАНКАЎСКІЯ

Рацыянальна выкарыстоўваць маёмасць і вызваліць Нацыянальны банк ад неўласцівых функцый. Менавіта да гэтага заклікана спецыялізаваная арганізацыя (яе плануець стварыць), якая аб'яднае функцыі па аказанні касавы-інкасатарскіх паслуг Нацыянальнага банка, Беларусбанка і Белаграпрамбанка. Пра яе, а таксама сітуацыю ў крэдытна-фінансавых арганізацыях і банкаўскай сістэме краіны Прэзідэнт Аляксандру Лукашэнку далажыў старшыня праўлення Нацыянальнага банка Беларусі Павел Калаур.

— Якая сітуацыя на валютным рынку? — пацікавіўся кіраўнік дзяржавы. — Ці пацвярджаюцца тыя тэндэнцыі, або яны крыху лепшыя, чым мы з вамі абмяркоўвалі напярэдадні Новага года? Што мы можам чакаць у будучыні ад курса рубля? Гэта вельмі важна для нашай эканомікі ў цэлым.

На думку Прэзідэнта, стварэнне нябанкаўскай крэдытна-фінансавай арганізацыі — інкасатарскай групы — дапаможа пазбавіцца ад неўласцівых Нацыянальнаму банку функцый. Але тут галоўнае пытанне: ці не прывядзе гэта зноў да «раздування» сферы?

— Перш чым падпісваць указ, я думаю, усё ж такі нам

трэба абмеркаваць з вамі, ці можам мы без яе (зв. — арганізацыі) абысціся або гэта сапраўды вельмі выгадная справа для банкаўскага сектара ў цэлым, — заўважыў Аляксандр Лукашэнка.

Старшыня праўлення Нацыянальнага банка Беларусі Павел КАЛАУР расказаў пра сітуацыю на валютным рынку:

— У нас цяпер курс блізкі да раўнаважнага. Дзякуючы той палітыцы, якую праводзілі напярэднія некалькі гадоў, мы выйшлі на курс, які, з аднаго боку, поўнасцю задавальняе нашых экспарцёраў, з іншага — адпавядае задачам падтрымання фінансвай і цэнавай стабільнасці.

Вераніка ПУСТАВІТ.

■ Сацыяльны клопат

ДА ЁСТОЙЛІВАГА РАЗВІЦЦЯ

У сталіцы адбылася першая сустрэча партнёрскай групы ёстойлівага развіцця пры Савеце ёстойлівага развіцця з удзелам прадстаўнікоў дзелавой супольнасці і ўсіх зацікаўленых грамадскіх аб'яднанняў. На парадку дня было абмеркаванне 17 мэт, вызначаных у 2015 годзе дзяржавамі — членамі ААН на перыяд да 2030 года. Сярод іх — дасягненне эканамічнай, экалагічнай і сацыяльнай устойлівасці.

Мэты ёстойлівага развіцця (МУР) — стратэгічна важныя для ўсяго чалавецтва. Яны скіраваныя на паляпшэнне ўзроўню жыцця. Дасягнуць іх магчыма толькі ў выпадку партнёрства і ўзаемадзеяння ўсіх удзельнікаў грамадства. Па словах намесніка старшыні Савета Рэспублікі, нацыянальнага каардынатора па дасягненні МУР Мар'яны ШЧОТКІНАЙ, менавіта таму сустрэча носіць адкрыты характар і праводзіцца ў форме дыялогу.

«Гэта адкрывае мерапрыемства вельмі важнае, бо на ім прысутнічаюць грамадскія аб'яднанні і бізнес. Без гэтых партнёраў глабальных мэт будзе складана дасягнуць. Мы сумесна абмяркуем тыя падыходы, па якіх будзем працаваць у краіне», — адзначыла Мар'яна Шчоткіна. Акрамя таго, яна лічыць, што для дасягнення глабальных мэт неабходны комплексны падыход, які прадугледжвае выбудованне работы як на нацыянальным, так і на рэгіянальным узроўні. «Толькі спецыялісты могуць даць дакладную ацэнку развіцця эканомікі, адукацыі, аховы здароўя і іншых сфер. Таму ўсе яны аб'яднаныя на месцах у сектаральныя групы, якія праводзяць ацэнку і ўносяць прапановы», — патлумачыла намеснік старшыні Савета Рэспублікі. Таксама яна адзначыла, што цяпер ідзе распрацоўка палажэнняў для ўключэння ў нацыянальную сістэму развіцця эканомікі да 2035 года.

Бізнес таксама зацікаўлены ў выпрацоўцы стратэгіі ёстойлівага развіцця краіны, якая паўплывае на стварэнне ўмоў для эфектыўнай занятасці, вырашэнне сацыяльных і экалагічных пытанняў. Дзелавая супольнасць хоча прапанаваць уладзе здаровы сімбіёз у гэтых кірунках. Старшыня Рэспубліканскай канфедэрацыі прадпрыемальніцтва Уладзімір КАРАГІН лічыць, што дзяржаве сёння патрэбна дакладная экспертыза для фарміравання стратэгіі па дасягненні МУР, а бізнес гатовы падзяліцца напрацоўкамі.

«Прадстаўнікі бізнес-супольнасці ўключаны ў работу групы, грамадска-кансультацыйныя саветы. Гэта значыць, непасрэдна ўдзельнічаюць у фарміраванні стратэгіі і падрыхтоўцы дакументаў. Яны робяць аналітыку, адкрыта выказваюць сваё меркаванне. Гэта актыўная пазіцыя і канструктыўная работа», — патлумачыў Уладзімір Карагін. Акрамя таго, ён выказаў меркаванне, што паміж беларускім бізнесам і ўладай ужо сфарміраваўся ёстойлівы дыялог.

«Я бачу, што ў кожнай з глабальных мэт ААН ёсць элемент, які датычыцца людзей з інваліднасцю і ў якім яны могуць удзельнічаць непасрэдна. Таму разам з уладай і партнёрамі мы таксама хочам быць уключанымі ў працэсы па змене жыцця да лепшага, — гаворыць старшыня Рэспубліканскай асацыяцыі інвалідаў-калясачнікаў Яўген ШЫЎКО. — Для нашай асацыяцыі — у тым ліку, таму што Беларусь прыняла Канвенцыю па правах інвалідаў і цяпер пераглядае заканадаўства і падыходы да людзей з абмежаванымі магчымасцямі. Мы таксама робім свой уклад у гэтую работу».

21-22 лютага ў Беларусі пройдзе рэгіянальны форум нацыянальных каардынатораў па дасягненні МУР, на які запрошаныя ў тым ліку і прадстаўнікі ААН.

Ілья КРЫЖЭВІЧ.

ШТО Ё СВЕЦЕ РОБІЦЦА

НАФТА ПАСКОРЫЛА ЁЗДЫМ

Сусветныя цэны на «чорнае золата» абнавілі максімумы са снежня 2014 года. Кошт сакавіцкіх ф'ючарсаў на паўночнаморскую нафтавую сумесь маркі Brent на лонданскай біржы ICE Futures перавысіў 71 долар за барэль, перадае «Інтэрфакс». Расцэнкі на нафту маркі WTI ўпершыню з 5 снежня перавысілі ўзровень у 66 долараў за барэль. Рынак падтрымліваюць запэўніванні ключавых вытворцаў АПЕК + у тым, што экспарцёры працягваюць супрацоўнічаць пасля заканчэння здзелкі па скарачэнні нафтаздабычы.

ШВЕЙЦАРСКІ КАНТОН ЦУГ СТАНОВІЦЦА ЦЭНТРАМ ІНДУСТРЫІ КРЫПТАВАЛЮТ

За апошнія два гады тут з'явілася больш за 200 стартапаў, звязаных з тэхналогіяй блокчэйн, перадае Euronews. Аб трэндзе сведчыць і неафіцыйная назва кантона — «біткойнова даліна». «Мы называем яго так таму, каб правесці паралелі з Сіліковавай далінай. Тое, што адбываецца тут цяпер, мае шмат агульнага з тым, што было ў Сіліковавай



даліне ў 1990-х», — кажа прадпрыемальнік Маціяс Рух. Нізкія падаткі і агульная лаяльная палітыка мясцовых улад у дачыненні да крыптавалют прыцягнула ў кантон і кітайскі майнінгавы гігант Bitmain Technologies, які абвясціў аб стварэнні філіяла ў Цугу.

ПАПА РЫМСКІ ПАРАЎНАЎ ФЭЙКАВЫЯ НАВІНЫ СА ЗМЕЕМ-СПАКУСНІКАМ

Папа Рымскі Францыск заклікаў супрацьстаяць распаўсюджванню фэйкавых навін, заўважыўшы, што першы выпадак дэзынфармацыі зафіксаваны яшчэ ў Бібліі, калі Ева паддалася спакусе і спазнала забаронены плод. Паводле яго слоў, гэта ілюстрацыя цяжкіх наступстваў, якія можа прынесці адпаведная інфармацыя. Францыск таксама заклікаў карыстальнікаў сацсетак і журналістаў да выкрыцця такіх навін. Па словах Папы, лепшае проціддзе ад ілжывай інфармацыі — людзі, якія гатовы прыкладаць намаганні для пошукаў ісціны. Паводле яго слоў, у сучасных умовах прафесія журналіста становіцца не проста працай, а місіяй.

